

21 СТУДЗЕНЯ

1938 г.

№ 1 (53)

ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

СІГАН

парткома,
прафкома
і рэктарыята
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта

14 год таму назад перастала біцца сэрца вялікага генія працоўнага чалавецтва

ВЛАДЗІМІРА ІЛЫЧА ЛЕНІНА

Сцяг ленінізма высока падняў над светам таварыш СТАЛІН

ПАМЯТАЙЦЕ, ЛЮБІЦЕ, ВІВУЧАЙЦЕ
ІЛЫЧА, НАШАГА НАСТАВНІКА, НАШАГА
ПРАВАДЫРА.

ЗМАГАЙЦЕСЯ І ПЕРАМАГАЙЦЕ ВОРА-
ГАЎ, УНУТРАНЬІХ І ЗНЕШНІХ, — ПА
ІЛЫЧУ.

БУДУЦЬЦЕ НОВАЕ ЖЫЦЦЕ, НОВЫ
БЫТ, НОВУЮ КУЛЬТУРУ — ПА ІЛЫЧУ.

НІКОГІ НЕ АДМАЎЛЯЙЦЕСЯ АД МАЛА-
ГА Ў РАБОЦЕ, БО З МАЛАГА БУДУЦЬЦА
ВЯЛІКАЕ, — У ГЭТЫМ АДЗІН З ВАЖ-
НЫХ ЗАВСТАЎ ІЛЫЧА.

І. СТАЛІН.

СПРАВА ЛЕНІНА — Ў РУКАХ СТАЛІНА

Чатырнаццаць год таму назад пераста-
ла біцца сэрца найвялікшага стратэга
пролетарскай рэвалюцыі, арганізатара
партыі большэвікоў, правадыра працоў-
ных усяго свету — Владзіміра Ільіча
Леніна.

Імя Леніна — гэта сінонім народаў
СССР, сінонім працоўных усіх капіталі-
стычных краін. Ленін жыве ў сэрцах
мільянаў. Ідэя Владзіміра Ільіча Леніна
натхняе працоўных СССР на далей-
шыя перамогі на ўсіх франтах сацыялі-
стычнага будаўніцтва. Ідэя Леніна нат-
хняе працоўных капіталістычных кра-
ін на барацьбу з імперыялізмам, на ба-
рацьбу з крыжавым фашызмам, на ба-
рацьбу супроць надыходзячай новай ім-
пэрыялістычнай вайны, у першую чаргу,
супроць сацыялістычнай бацькаўшчыны
ўсіх працоўных СССР.

Рабочыя і сяляне, якія жывуць пад
гнётам капітала, не забылі і ніколі не
забудуць усіх жахаў імперыялістычнай
войны. Яны не могуць забыць, што ў
імперыялістычную вайну было забіта 10
мільянаў і ранена — скалечана 20 мілья-
наў чалавек.

Скінуўшы ўладу памешчыкаў і капіта-
лістаў, народы СССР пад кіраўніцтвам
партыі большэвікоў на чале а Леніным
і Сталіным пачалі ўстаўляць разбура-
ную гаспадарку і будаваць сацыялізм.
Але Владзіміру Ільічу не прыйшлося да-
жыць да нашых шчаслівых і радасных
дзён. Здароўе яго было падарвана катар-
гай, турмамі і ссылкамі. Народы СССР,
партыя большэвікоў і ўсе прагрэсіўнае
чалавецтва ўтрацілі свайго правадыра.
Утрата вялікага. Але большэвікі не палі
духам. На чале партыі стаў вялікі
Сталін. Таварыш Сталін над магілай
Леніна пакляўся, што большэвікі дава-
дуць да канца пачатую ім справу. Таварыш
Сталін даў клятву, што вялікі сцяг
Маркса—Энгельса—Леніна большэвікі з
гонарам будуць свята хаваць і высока
трымаць.

З таго часу прайшло чатырнаццаць
год. Таварыш Сталін са сцягам Леніна ў
руках упушчана вядзе краіну ад перамогі
да перамогі. Усе атакі ворагаў народа —
трацкістаў, зіноўеўцаў, бухарынцаў і
т. п. паспяхова адбіты. Пабудавана пер-
шая фаза камунізму, сацыялізм. Створана
першааснавальная індустрыя. Сельская
гаспадарка стала непазнаваемай. Працоў-
ныя СССР жывуць шчаслівым, радасным
і заможным жыццём.

Створан першы ў свеце парламент са-
цыялістычнай дзяржавы, у выбары якога
прымалі ўдзел усе працоўныя. У савецкі
парламент народ паслаў лепшых сваіх
сыноў, якіх таварыш Сталін даў наказ:
«...каб яны былі такімі-ж бясстрашнымі
ў баю і бязлітаснымі да ворагаў народа,
якім быў Ленін... каб яны так любілі
свой народ, як любіў яго Ленін».

Словы таварыша Сталіна глыбока ўра-
заліся ў памяць усіх працоўных СССР.
Кожнаму хочацца быць такім, якім быў
Ленін. Кожнаму хочацца быць такім,
якім з'яўляецца таварыш Сталін.

Не верыцца, што памёр Ленін. Не, ён
жыве ў сэрцах мільянаў. Ён жыве ў па-
мяці і сазнанні кожнага патрыёта сацыя-
лістычнай радзімы.



ЛЕНІН І СТАЛІН У ГОРНАХ У 1922 г.

І. В. СТАЛІН

ПА ПОВАДУ СМЕРЦІ ЛЕНІНА

ПРАМОВА НА ІІ УСАЕСАЮЗНЫМ З'ЕЗДЗ Е СОВЕТАУ 26 СТУДЗЕНЯ 1924 г.

Таварышчы! Мы, камуністы, — людзі
асоблага эксклю. Мы скроены з асобага
матэрыялу. Мы — тыя, якія складаем
армію вялікага пролетарскага стратэга,
армію таварыша Леніна. Няма нічога вы-
шэй, як гонар належаць да гэтай арміі.
Няма нічога вышэй, як званне члена партыі,
аставалінікам і кіраўніком якой
з'яўляецца таварыш Ленін. Не ўсякому
дана быць членам такой партыі. Не ўся-
кому дана вытрымаць цяжары і бяды,
звязаныя з членствам у такой партыі.
Сыны рабочага класа, сыны нужды і ба-
рацьбы, сыны неймаверных нястач і ге-
раічных намаганняў — вось хто раней
ўсяго, павінны быць членамі такой партыі.
Нось чаму партыя ленінцаў, партыя
камуністаў, называецца разам з тым партыяй
рабочага класа.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам трымаць высокую і
захоўваць у чысцце вялікае зван-
не члена партыі. Клянёмся табе,
таварыш Ленін, што мы з гонарам
вынасяем гэту тваю заповедзь!

25 год пастава таварыш Ленін нашу
партыю і вышывае яе, як самую моц-
ную і самую загартаваную ў свеце рабо-
чую партыю. Удары царызма і яго а-
прыхільцаў, шаленства буржуазіі і памеш-
чыкаў, узброенае ўмяшанне Англіі і
Францыі, хлусня і паклёп стаўскага бур-
жуазнага друку, — усе гэтыя скарпёны
мязнення падаті на галаву нашай партыі
на працягу чвэрці века! Але наша партыя
стаяла як ўдэс, адбіваючы бязлікія ўдары
ворагаў і ведучы рабочы клас уперад, да
перамогі. У жорсткіх боях выкавала наша
партыя: адзінства і згуртаванасць сваіх
радоў. Адзінствам і згуртаванасцю дабі-
лася яна перамогі над ворагамі рабочага
класа.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам захоўваць адзінства
нашай партыі, як зяніцу вока.
Клянёмся табе, таварыш Ленін, што
мы з гонарам вынасяем і гэту
тваю заповедзь!

Цяжка і невыносна доля рабочага клас-
са. Мучыцельны і цяжкі пакуты пра-
цоўных. Рабы і рабаўладнікі, прыгонныя

і прыгоннікі, сяляне і памешчыкі, рабо-
чыя і капіталісты. прыгнечаныя і прыгня-
таваны, такім ён застаецца і цяпер у велі-
зарнай большасці краін. Дзесяткі і сотні
раз імкнуліся працоўныя на працягу
вякоў скінуць з плеч прыгнятальнасць і
стаць гаспадарамі свайго становішча. Але
кожны раз, разбіты і агандэбаваны, вы-
мшаны былі яны адступіць точы ў ду-
шы крыўду і ўніжэнне, апабу і роспач і на-
кіроўваючы погляды на нездамае неба,
дзе яны спазнаваліся знайсці вызваленне.
Ланцугі рабства заставаліся некрунутымі,
бо старыя ланцугі змяняліся новымі, та-
кімі-ж цяжкімі і зняважлівымі. Толькі ў
нашай краіне ўдалося прыгнечаным і за-
душаным масам працоўных скінуць з плеч
панаванне памешчыкаў і капіталістаў і па-
ставіць на яго месца панаванне рабочых
і сялян. Вы ведаеце, таварышчы, і цяпер
увер'це свет прызнае гэта, што гэтай гіганц-
кай барацьбой кіраваў таварыш Ленін і
яго партыя. Вялікі Ленін у тым, раней
ўсяго, і ёсць, што ён, стварыўшы Рэспуб-
ліку Саветаў, тым самым паказаў на спра-
ве прыгнечаным масам усяго свету, што
належ на вызваленне не страчана, што
панаванне памешчыкаў і капіталістаў па-
доўгавечна, што царства працы можна
стварыць намаганнямі саміх працоўных,
што царства працы трэба стварыць на
зямлі, а не на небе. Гэтым ён запаліў
сэрцы рабочых і сялян усяго свету на-
дзею на вызваленне. Гэтым і тлумачыць
на той факт, што імя Леніна стала самым
любім імем працоўных і эксплаатуе-
мых мас.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам захоўваць і ўмацоў-
ваць дыктатуру пролетарыята. Кля-
немся табе, таварыш Ленін, што мы
не пашкадуем сваіх сіл для таго,
каб вынасяць з гонарам і гэту
тваю заповедзь!

Дыктатура пролетарыята стварылася ў
нашай краіне на аснове саюза рабочых і
сялян. Гэта першая і карэнная аснова
Рэспублікі Саветаў. Рабочыя і сяляне не
маглі-б перамагчы капіталістаў і памеш-
чыкаў без наяўнасці такога саюза. Рабо-
чыя не маглі-б разбіць капіталістаў без

патрымкі сялян. Сяляне не маглі-б раз-
біць памешчыкаў без кіраўніцтва з боку
рабочых. Аб гэтым гаворыць уся гісторыя
грамадзянскай вайны ў нашай краіне.
Але барацьба за ўмацаванне Рэспублікі
Саветаў далёка яшчэ не закончана, —
яна прыняла толькі новую форму. Раней
саюз рабочых і сялян меў форму
ваеннага саюза, бо ён быў накіраван
супроць Калчака і Дзенікіна. Цяпер саюз
рабочых і сялян пазінен прыняць форму
гаспадарчага супрацоўніцтва паміж гора-
дам і вёскай, паміж рабочымі і сялянамі.
Бо ён накіраван супроць купца і кулака.
Бо ён мае сваёй мэтай узяццё неабходна-
не сялян і рабочых усім неабходным. Вы
ведаеце, што ніхто так настойліва не пра-
додзіў гэту задачу, як таварыш Ленін.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам ўмацоўваць усімі сі-
ламі саюз рабочых і сялян. Кля-
немся табе, таварыш Ленін, што мы
з гонарам вынасяем і гэту тваю
заповедзь!

Другой асновай Рэспублікі Саветаў
з'яўляецца саюз працоўных нацыяналь-
насцей нашай краіны. Рускія і украінцы,
башкіры і беларусы, грузіны і азербай-
джанцы, армяне і тагестанцы, татары і
кіргізы, узбекі і туркмены, — усе яны
аднолькава зацікаўлены ў ўмацаванні
дыктатуры пролетарыята. Не толькі дык-
татура пролетарыята пазбаўляе гэтыя на-
роды ад ланцугоў і прыгнечаннасці, але і
гэтыя народы пазбаўляюць нашу Рэспуб-
ліку Саветаў ад палкоў і высадках ворагаў
рабочага класа сваёй бязмежнай адна-
насна Рэспубліцы Саветаў, сваёй гатоў-
насцю афронтаваць за яе. Вось чаму та-
варыш Ленін цягнуў таварышам да не-
абходнасці дабравольнага саюза, народаў
нашай краіны, аб неабходнасці брацкага
іх супрацоўніцтва ў рамках Саюза Рэс-
публік.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам ўмацоўваць і расшы-
раць Саюз Рэспублік. Клянёмся та-
бе, таварыш Ленін, што мы вына-
сяем з гонарам і гэту тваю заповедзь!

Трэцяй асновай дыктатуры пролета-
рыята з'яўляецца наша Чырвоная Армія.
наш Чырвоны флот. Ленін не раз гаво-
рыў нам, што перадышка, аздаваная
намі ў капіталістычных краінах, — можа
аказвацца жорсткачаснай. Ленін не раз
указаў нам, што ўмацаванне Чырвонай
Арміі і наляццельнае яе стану з'яўляецца
адной з важнейшых задач нашай партыі.
Падзеі, звязаныя з ухваленам Рэзолю-
цыяй і з крызісам у Германіі, лішні раз
пацвердзілі, што Ленін быў, як і заўсёды,
праў. Паклянемся-ж, таварышчы, што мы
не пашкадуем сіл для таго, каб ўмацаваць
нашу Чырвоную Армію, наш Чырвоны
флот.

Аграмадным уплывам стаіць наша кра-
іна, акружаная акіянам буржуазных
дзяржаў. Хвалі за хвалямі коштаў на яе
грозныя заціпні і размыць. А ўпэўне
тымаепа непахісна. У чым яе сіла? Не
толькі ў тым, што краіна наша трымаец-
ца на саюзе рабочых і сялян, што яна
ўвасабляе саюз свабодных нацыяналь-
насцей, што яе абараняе магутная рука Чыр-
вонай Арміі і Чырвонага флота. Сіла на-
шай краіны, яе моц, яе трываласць ёсць
у тым, што яна мае глыбокае спачуванне
і нерушымую патрымку ў сэрцах рабо-
чых і сялян усяго свету. Рабочыя і ся-
ляне ўсяго свету, хочунь захаваць Рэс-
публіку Саветаў, як стражу, пуніфікую
вернай рукою таварыша Леніна ў стан
ворагаў, як апору сваіх натзей на
пазбаўленне ад тлёту і жэбтацтва. Як
верны маяк, указваючы ім шлях фалаба-
непня. Яны хочунь яе захаваць і яны
(Працяг на 2 стар.).